

АВАНГАРДНАЯ РОЛЯ КАМУНІСТАЎ

Кіруючыся рашэннямі з'ездаў і Пленумаў ЦК КПСС, выконваючы наказы камуністаў, партыйная арганізацыя гістарычнага факультэта БДУ галоўную ўвагу ўдзяляла далейшаму ўдасканаленню вучэбнай, навуковай і выхавальнай работы.

Вось аб гэтым і гаварылася ў дакладзе сакратара партыйнага бюро Д. Б. Мельцара і ў выступленнях камуністаў на справаздачна-выбарным сходзе.

За справаздачны перыяд было праведзена 20 паседжанняў партбюро, якія, як правіла, праходзілі пры ўдзеле шырокага актыву факультэта. Рэгулярна склікаліся партыйныя сходы. На іх абмяркоўваліся розныя пытанні: аб падрыхтоўцы студэнтаў, аб ролі грамадскіх арганізацый у час сесій, аб выкананні камуністамі Статута партыі і г. д. Цікава таксама прайшлі партыйныя сходы на курсах з павесткамі дня: «Камуніст-прыклад у вучэбне і дысцыпліне», «Справаздача камуністаў аб выкананні партыйных даручэнняў».

Трэба адзначыць, што ўсе камуністы партарганізацый мелі партыйныя даручэнні. Працягваліся клопаты і аб ідэна-тэарэтычным росце маладых камуністаў. Так, часта можна было бачыць сярод іх аднаго са старэйшых членаў партыі Ф. М. Нечая. Ён гутарыў з маладымі камуністамі аб Праграме і Статуце партыі, аб маральным кодэксе будаўніка ка-

мунізма і на іншыя тэмы.

Усё гэта дало магчымасць папоўніць рады партарганізацыі на 15 членаў КПСС, значна ажывіць унутрыпартыйную работу, павысіць боездольнасць партыйных груп.

У цэнтры ўвагі партбюро знаходзіліся і пытанні навукова-даследчай работы. Аб гэ-

вай, Н. А. Ганчаровай. Па іх ініцыятыве арганізаваліся лекцыі, выступленні мастацкай самадзейнасці, розныя экскурсіі.

Многія камуністы, як І. М. Лушчыцкі, В. М. Сікорскі, Л. М. Шнеерсон, В. Н. Панкраты, І. О. Царук і іншыя, вялі вялікую работу па даручэнню

Справаздачы і выбары ў партыйных арганізацыях

тым сведчаць тры абароненыя доктарскія дысертацыі камуністаў Л. С. Абэцэдарскага, Ф. М. Нечая, Г. М. Трухнова і рад кандыдацкіх дысертацый. Выкладчыкі А. П. Ігнаценка, І. М. Лушчыцкі, В. М. Сікорскі, Г. М. Ліўшыц, Д. Б. Мельцар і іншыя зрабілі значны ўклад у навуку, выдаўшы падручнікі, манаграфіі і брашур. Паспяхова вялася таксама навукова-даследчая работа са студэнтамі.

Не стаяла ў баку партыйная арганізацыя ад пытанняў палітыка-выхавальнай работы. Яна, напрыклад, цікавілася марксіска-ленінскай вучобай выкладчыкага саставу, лабарантаў. На працягу ўсяго навучальнага года на ўсіх курсах рэгулярна па пятніцах праводзіліся палітінфармацыі. Прароблена многае ў выхаванні студэнтаў таксама куратарамі М. П. Барана-

партыйных органаў. 26 членаў партыі з'яўляліся прапагандыстамі сеткі палітасветы. Вось як адгукваюцца аб адным з іх прадстаўнікі грамадскасці: «Выкладчык тав. Бірала А. А. ужо на працягу пяці год вядзе вялікую прапагандысцкую работу на нашым прадпрыемстве. Выражаючы глыбокую ўдзячнасць тав. Бірала А. А. за актыўную прапагандысцкую работу, мы просім партком універсітэта вылучыць яго зноў кіраўніком семінара па вывучэнню філасофіі».

Актыўны ўдзел у выбарнай кампаніі прынялі камуністы А. М. Паўлючэнка, Т. І. Прытыцкая, Э. А. Ліпецкі, А. І. Сідарэнка. Гэта дзякуючы ім работа партарганізацый у сувязі з выбарамі была станоуча ацэнена Ленінскім райкомам партыі. Вялікая лекцыйна-прапагандысцкая работа правя-

пытаннях спорту. Усім вядома, што галоўнае ў нашым жыцці — добрая вучоба. Але яна не можа быць добрай, калі як след не наладзіць работы навуковых гурткоў, не падружыць з самадзейнасцю, спортам і інш.

Некалькі слоў аб правядзенні і падрыхтоўцы сходу. Той, хто быў на ім, не мог не адзначыць намаганняў, якія прыкладалі камсамольскія актывісты, каб як мага цікавей ён праходзіў. Гэта заўважалося ва ўсім: і ў добра аформленых дыяграмах, і ў транспарантах, і ў выпусках «КП».

Сход выбраў новы камітэт, які ўзначаліў камуніст Міхаіл Ціва. Хочацца выказаць надзею, што, улічыўшы папярэднія памылкі, новы камітэт па-новаму арганізуе сваю работу, якая прынесе добрыя поспехі.

А. ЯРОХІН,
студэнт 2-га курса,
аддзялення журналістыкі.

ДРУГУЮ ПРАФЕСІЮ?

Калі ласка!

Ідзе прымём заяў на факультэт грамадскіх прафесій, дзе з першага кастрычніка пачнуцца заняткі. Гэта самы малады факультэт нашага ўніверсітэта, — яму пайшоў толькі чацверты год. У мінулым годзе заняткі на яго сямі аддзяленнях наведвала больш, як 400 чалавек. Сёлета на факультэце адкрываюцца наступныя аддзяленні:

рэжысёрскае, — рыхтуе кіраўнікоў драматычных калектываў;

хормайстарскае, — кіраўнікоў хараваых калектываў;
хараграфічнае, — кіраўнікоў танцавальных калектываў;
кінафотаамацкае, — кіраўнікоў гуртка па вывучэнню кіно і фотасправы;

лектарскага майстэрства, — лектараў (з улікам профілю асноўнай прафесіі);

піянерважатых;
інструктараў і суддзяў фізкультуры.

Слухачы рэжысёрскага аддзялення знаёмяцца з асноўнымі этапамі работы рэжысёра: вырабам п'есы, распрацоўкай пастаноўчага плана, работай з выканаўцамі ролей, арганізацыяй і выпускам спектакля. У працэсе вучобы будуюцца арганізаваны сустрэчы з вядучымі артыстамі тэатраў, прагляд спектаклей і канцэртаў з разбораў іх.

На аддзяленні лектарскага майстэрства вывучаюцца навіейшыя дасягненні ў вобласці тэорыі і практыкі камуністычнага будаўніцтва, а таксама ў вобласці навукі і тэхнікі.


На аддзяленні кінафотаамацкага вывучаюцца матэрыялы частка кіно і фотаапаратуры, будзе набывацца ўменне фота- і кіназдымкі.

Дзейнасцю факультэта кіруе Савет, старшынёй якога з'яўляецца прарэктар універсітэта А. Я. Малышаў. Выкладанне на факультэце вядуць 35 вопытных выкладчыкаў. Пасля заканчэння выпускнікі факультэта атрымоўваюць дакумент, які дае права кіраваць гуртком мастацкай самадзейнасці адпаведнага профіля ў школе або клубе.

Навучэнне працягваецца 2—3 гады (у залежнасці ад спецыяльнасці) у вольны ад заняткаў час. Слухачы факультэта праходзяць практыку пры тэатрах і клубах.

Дык, таварышы студэнты, другую прафесію? Калі ласка!

А. КАЖУШКОУ,
кандыдат гістарычных навук,
дэкан факультэта грамадскіх прафесій.



Як добрых братоў і сяброў прымалі ў сябе студэнты і выкладчыкі нашага ўніверсітэта дарагіх гасцей — членаў дэлегацыі дзяржаўнай культуры Балгарыі. Ва ўніверсітэце пабываў кіраўнік дэлегацыі, член ЦК Балгарскай камуністычнай партыі, міністр народнай асветы НРБ Ганча Ганеў, першы сакратар пасольства Народнай Рэспублікі Балгарыі ў СССР Уладзімір Нядзелкаў, вучоны сакратар Балгарскай Акадэміі Навук Стойка Божкаў, майстры мастацтва брацкай краіны.

У гутарцы, якая адбылася ў прарэктара ўніверсітэта А. Я. Малышава, прынялі актыўны ўдзел кіраўнікі факультэтаў, загадчыкі кафедраў, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый ВДУ. З дакладам «Наш друг Балгарыя» на вечары выступіў прарэктар універсітэта А. Я. Малышаў. Бурнымі апладысмантамі сустрэлі ўдзельнікі вечара выступленне кіраўніка балгарскай дэлегацыі Ганча Ганева.

У заключэнне вечара адбыўся канцэрт.

З кожным годам расшыраюцца сяброўскія і навуковыя сувязі нашага ўніверсітэта з Львоўскім ордэна Леніна Дзяржаўным універсітэтам імя І. Франка. Прафесарска-выкладчыцкі калектыв гэтага ўніверсітэта запрасіў дэкана філалагічнага факультэта дацэнта Р. В. Булацкага, загадчыка кафедры тэорыі і практыкі партыйнага друку дацэнта М. Я. Цікоцкага, дацэнта Е. Л. Бондараву на навуковую канферэнцыю, прысвечаную праблемам тэорыі і гісторыі публіцыстыкі.

Навуковы даклад пра стыль сучаснай публіцыстыкі зробіць дацэнт М. Я. Цікоцкі, дацэнт Р. В. Булацкі раскажа пра вядомую публіцыстычную і рэдактарскую дзейнасць В. З. Харужай. Важная тэма даклада «Нарыс у дакументальным кіно» будзе ў дацэнта Е. Л. Бондаравай.

На справаздачна-выбарным прафсаюзным сходзе, які ядаўна адбыўся на філалагічным факультэце, стаялі важныя пытанні — актывізаваць работу курсавых і групавых арганізацый, разгарнуць работу гурткоў самадзейнасці, фізкультурнага калектыву, паляпшэння культурна-бытавых умоў у інтэрнаце, а галоўнае — наладжванне творчай сувязі паміж камсамольскай і прафсаюзнай арганізацыямі факультэта.

ТОЛЬКІ АГУЛЬНЫМІ НАМАГАННЯМІ

Камсамольскія арганізацыі перажываюць цяпер важны перыяд у сваім жыцці. У пярвічных камсамольскіх арганізацыях праходзяць справаздачна-выбарныя сходы. На філалагічным факультэце ён праходзіў у абстаноўцы прынцыповай і дзелавой размовы. Справядлівай крытыцы былі падвергнуты не толькі асобныя камсамольскія актывісты, але і сам камітэт. Асабліва гэта датычылася разгортванню на факультэце спартыўна-масавай работы, развіццю самадзейнасці і г. д. Аратары не без падстаў крытыкавалі камітэт камсамола. Дзеля справядлівасці трэба адзначыць, што ў параўнанні з мінулым годам камсамольская

арганізацыя факультэта прыкметна актывізавала сваю дзейнасць. Падцягнутым гэтага можна палічыць удзел філалагаў у працоўным студэнцкім семестры 1965 года, арганізацыя наезднікаў у новым навучальным годзе, разгортванне работы сярод першаккурснікаў. Але па-ранейшаму вялікую трывожу і заклапочанасць выклікае стан спартыўна-масавай работы на факультэце. Устанавілася нядабрая традыцыя на агульна-универсітэцкіх спаборніцтвах задавальняцца апошнімі, прадапошнімі месцамі. Камсамольцы не толькі крытыкавалі недахопы, але прапаноўвалі шляхі іх выпраўлення. Я не выпадкова спыніўся на



Уважліва слухаюць лекцыі студэнты першага курса аддз. журналістыкі.

А ДЗЕ Ж КАМСАМОЛЬСКІ АГАНЁК?

Хімфак сустрэў мяне вясёлым гоманам людскіх галасоў, Толькі што закончылася лекцыя і студэнты хадзілі па калідоры.

— Дзяўчаты, — звярнуўся я да двух студэнткаў. — Дзе знаходзіцца камітэт камсамола?

Першая з іх, высокая, светлавалосая дзяўчына, здзіўлена паглядзела на мяне.

— Не ведаю.

— Загляніце ў крайнюю аўдыторыю на другім паверсе, па-мойму, там камітэт, — дадала другая.

Цяпер настала мая чарга здзіўляцца. Камсамолкі не ведаюць, дзе знаходзіцца камітэт камсамола. Але маё здзіўленне прайшло, калі я падышоў да ўказанай мне аўдыторыі. Дзверы жакнулі мяне сваёй «прыгасцю» — нікім не крануты пыл кідаўся ў вочы. Я, не жадаючы таго сам, напісаў на дзвярах: «Камітэт камсамола закрыты на абед...»

Пасля доўгага тупання каля дзвярэй, я парашыў за лепшае паспрабаваць знайсці самога сакратара. Гэта аказалася зрабіць на многа цяжэй, чым знайсці камітэт... Урэшце, мае пошукі далі плён, мы сядзім з сакратаром камсамольскай арганізацыі хімфана А. Карабанам і гутарым.

— Саша, чаму ў вас закрыты камітэт?

— Там замок зламаўся і цяпер няма ніякай магчымасці адчыніць дзверы.

— І даўно?

Ды ўжо даўнавата.

— Ну, а наогул, як вядзецца камсамольская работа на факультэце? — Справы не зусім добрыя, сярод студэнтаў ёсць злодзеі, у іх нагорт папаўся і Сяргей Рамановіч — былы камсорг першага курса...

Вядома, гэтыя камсамольцы атрымалі спагнанні. Ды пачанайце! Даць спагненне можна, але ж трэба і папярэдзяць амаральныя паводзіны асобных таварышаў. Чаму здарылася так, што калі справа заходзіць аб якім-небудзь нядобрым учынку, студэнты пытаюцца: «Герой ці гераіня, не з хімфана?».

А сакратар працягвае:

— Няважкія справы ў нас і з вучобай. На трэцім курсе за летнюю сесію студэнты атрымалі 57 двоек, на другім 32, а па арганічнай хіміі 101 чалавек непаспяваючых. Вядома, гэта вельмі многа, але трэба ўвайсці і ў наша палажэнне. Па-першае, вельмі цяжкія прадметы, па-другое, у нас штодзённая «фортачка» і прыходзіцца займацца з раніцы да вечара.

Далей выявіліся такія дэталі: камсорг, па яго словах, не ведае, як праводзіць акадэмічныя сходы. Таму, відаць, праводзяцца яны вельмі рэдка: перад сесіямі і пасля сесій. Камсамольцы працяляюць на іх мала актыўнасці, прысутнічае толькі 75%. Некалькі чалавек не прысутнічаюць па ўважлівай прычыне, астатнія не вядома чаму. Факультэцкая газета, па сутнасці, аказалася не ў курсе спраў жыцця студэнцтва. Падзеі яна асвятляе тады, як яны практычна ўжо ўстарэлі...


— А якія кантакты ў вас існуюць з партыйным бюро факультэта?

— Скажу праўду, ніякага кантакта з партбюро ў мяне няма. Было б памылкай вінаваціць ва ўсім камітэт камсамола. Перш

за ўсё вінаваты самі камсамольцы, многа, вельмі многа ў жыцці камсамола залежыць і ад іх. Сума на сходах, а на факультэце моладзь, на перапынках весела. Ды і не толькі на перапынках. На хімфаку былі праведзены цікавыя дыспуты, сустрэчы з пісьменнікамі, многа камсамольцаў працавала на будоўлях нашай рэспублікі, 100 камсамольцаў адпрацавала на стадыёне, многа цікавых было зроблена і культурна-масавых мерапрыемстваў. Некалі камсамольскае жыццё кіпела на факультэце. Цяпер патух камсамольскі аганёк, а запаліць яго павінны ўсе камсамольцы.

Хочацца верыць, што на справядачна-выбарным сходзе камсамольцы прыняць паважлівае рашэнне аб сваіх недахопах, па-баявому паставяць перад сабой выкананне надзённых камсамольскіх задач і тады, верагодна, многае зменіцца на факультэце.

М. СЕВАРЦОЎ,
студэнт другога курса
аддзялення журналістыкі.



Камітэт камсамола фільма рашыў набыць для свайго факультэта музычныя інструменты. Слушную ініцыятыву гораха падтрымалі ўсе студэнты. У вольны ад вучобы час кожны з іх адпрацаваў на аўтамабільным заводзе адзін працоўны дзень.

Наш фотакарэспандэнт сфатаграфавалі студэнтка фільма ў час работы.

Вячэрнікі

Аудыторыя № 52. Тут слухаюць першыя лекцыі новага навучальнага года геофакаўцы — вячэрнікі. Узіраюся ў знаёмыя твары аднакурснікаў. Адны пабывалі ў дамах адпачынку, набраліся сіл; некаторыя сталі маладажонамі, а ў трэціх у сем'ях ужо з'явіліся прадстаўнікі новага пакалення.

На занятках — цішыня. Многія прыйшлі сёння сюды проста з работы... Уважліва сочыць за рысункам выкладчыка Генадзь Кручонак. Працоўны дзень у яго быў не з лёгкіх. Мабыць, у будаўнікоў заўсёды так...

Задумёна, уважліва схілілася над канспектам Рыма Папова. Працаваць педагогам у пачатковых класах не проста, бо патрэба не толькі навучыць чытаць, але і царпліва выхаваць сумленных членаў нашага грамадства.


Спяшаецца заканспектаваць

кожнае слова выкладчыка Барыс Баглазаў. Яму часта прыходзіцца быць на рабоце ў камандырсках, але ён змог на працягу двух мінулых гадоў быць круглым выдатнікам. Вучыцца ён старанна, не гледзячы на свой узрост — пяцьдзесят год.

Вячэрнікі — працалюбівыя і кляпатлівыя студэнты. Цяжасці не палохаюць іх. Вечарам ва ўніверсітэце яны авалодваюць навукай, а днём апрацоўваюць рабочае адзенне і працуюць на самых розных прадпрыемствах горада. Усіх іх аб'ядноўвае адно — цяга да ведаў.

...Я гляджу на сваіх таварышаў, і мне хочацца ад усяго сэрца пажадаць ім у новым навучальным годзе ўдачы ў асабістым жыцці і вучобе.

С. ЗУБОВІЧ,
студэнт 3-га курса геофана
вячэрняга аддз.



Адночы на беразе невялічкага возера — старога рэчышча Урала сонца заўважыла палатачны гарадок. На высокім флагштоку прыветліва разваўся беларускі сцяг, і цікаўныя праменні, асвятляючы яго, хіснуліся да палотнішча, на якім бліснулі крута вылісаныя літары: «Студэнцкі будаўнічы атрад БДУ імя Ул. І. Леніна, «Усход».

Пад шызым крыллем палатак усё яшчэ моцным сном спалі будучыя фізікі, пастаўнікі, журналісты.

Навошта яны прыехалі ў гэты стэп? Навошта яны назвалі свой атрад такім простым, светлым і ў той жа час ёмістым словам? Доўга чакаць адказу сонцу не давалася.

Роўна а сёмай раніцы над лагерам прагучаў настойлівы голас камандзіра Мікалая Кучын-

скага: «Пад'ём!» Дзесяткі хлопцаў і дзяўчат рынуліся ў возера, абуджаючы яго люстраную цішу. А неўзабаве яны ўжо сядзелі наўколі стала, тут жа на ўзбярэжжы, і з зайдзросным энтузіязмам спраўляліся са снеданнем, прыпраўленым Алай Шнітка, іх бяззменным шэф-кухарам.

Брыгады Мікалая Казлоўскага і Івана Гайдучова з песняй «Забота наша простая, забота наша такая...» ад'язджаюць у Кучар-бай і Урал-бай. Яны пабудуюць кароўнік і палявы стан. У Хар-аул будаваць кашару едзе брыгада Жоры Наполава. «Жалезабягонная» брыгада камісара Пятра Пабокі ідзе будаваць майстэрні.

Дзевяць гадзін ранку. Работа кіпіць скрозь. Усходаўцы пачынаюць узыходжанне да вяршынь будаўнічага майстэрства.


Глыбеюць катлаваны, на вярблюджына калючкі кладуцца цэглы саману. Першы блін комам. Цэглы крывабокія, расплываюцца, але ніхто не падае духам. Нават Люся Чэроненка. Ёй ніколі не даводзілася працаваць фізічна, і тым больш, вось так пагнуцца над формаю, а тут не разглінаецца з усімі ні на хвіліну і ўсё гаворыць, гаворыць... Прыдзе вечар, і яна напіша для насценгазеты: «Працаваць — гэта здорава!».

І раптам... Па стэпу ўздыбляюцца стаўбуры пылу, за якімі насоўваецца сучасная сцяна стэпавай буры.

— Гары яна гарам, такая пагода! — крычыць Федзя Кулакоў і з яшчэ большай зацікаўнасцю прадаўжае працаваць.

Нарэшце, вечар. Вецер, заціхае. 22 гадзіны. Зноў над стэпам плывуць песні: «Мы на край зямлі прыедем, мы построи́м новы́ дом...» У небе загарэліся вялікія стэпавыя зоры, а ў лагерах — вогнішча. Чутно — гітара. Спявае Віктар Колас, а потым Вера Сухарчук і Федзя Кулакоў запяваюць «Крыніцы», песню ладхольваюць, і над стэпам лунае крыху журботная мелодыя пра родную, далёкую Беларусь. Віктар Поляк са сваімі сябрамі-журналістамі ідзе мудрагеліш над чарговым нумарам насценгазеты «Зорка стэпу». У начное неба ўздымаюцца апошнія іскры ад вогнішча.

А. ГАРБАЧОУ.



СПОРТ

ПЕРАМОГІ ШАШАЧНАГА ЛЕТА

Увесь год ідуць спаборніцтвы, якія праводзіць шашачны клуб БДУ: у час вучобы — у асноўным у межах універсітэта, летам жа нашы шашысты выходзяць на ўсесаюзную арэну. І з кожным годам усё больш актыўна. Не было выключеннем і мінулае лета.

На ўсесаюзным першынстве «Буравесніка» на рускіх шашках дзяўчаты спаборнічалі ў сябе дома, у Мінску. А дома, як кажуць і сцены дапамагаюць, так думала пераможца гэтых спаборніцтваў студэнтка 5-га курса фізічнага факультэта Аня Хапалюк. Магчыма, сцены і дапамагалі, але перш за ўсё Аня сама іграла выдатна. 13 ачкоў з 15! На два ачкі адстала ад яе выпускніца ўніверсітэта Лілія Лісіна. Паспяхова правялі турнір Валя Крысевич (хімфак), Наташа Вяржбіцкая (матфак). Услед за дзяўчатамі пачалі спаборніцтвы юнакі. Гэта майстар спорту Якаў Кухарчук, кандыдат у майстры Ю. Струк, Б. Бліндэр, Г. Хацкевіч, Ф. Федасенка, В. Відмант. Спаборніцтвы адбываліся ў Адэсе. Вялікі поспех выпаў на долю Юрыя Струка. Ён доўгі час быў лідэрам, перамагаючы такіх асаў, як С. Пятрова, Ю. Кузюкова, С. Магілёўскага і іншых. І калі да залатой медалі заставаліся лічаныя крокі, Юрый спаткнуўся, праграўшы ў перадапошнім туры замыкаўшаму турнірную табліцу кандыдату ў майстры А. Крылову. Гэта перааходзіла яму стаць чэмпіёнам. Набраўшы 7,5 ачкі (ўсяго на пайчкі менш, чым у пераможцаў Н. Бензкіта, С. Пятрова, А. Крацюка, В. Галасуева), ён заняў 5-е месца і выканаў норму майстра спорту СССР.

Выдатную ігру паказалі і астатнія члены каманды. Асабліва трэба адзначыць Б. Бліндэра і Г. Хацкевіча.

У гэтым годзе ў Адэсе знаходзілася і другая група ўніверсітэцкіх шашыстаў. Сярод іх кандыдат у майстры Д. Каган, першаразразніца А. Хапалюк, Т. Пушкарёва і іншыя. Яны ўдасканальвалі сваё майстэрства ў сустрэчах з мацнейшымі шашыстамі Савецкага Саюза. Набраліся сіл.

І ў Кіеве на першынстве СССР сярод жанчын Аня Хапалюк заняла першае месца і выйшла ў фінал. Другі ўдзельнік паўфінала ад універсітэта Алена Сарокіна прыехала ў Кіеў з Масквы, дзе яна паспяхова выступала на спартакіядзе прафсаюзаў за каманду БССР. Яе ўмелая ігра дазволіла беларускай камандзе стаць бронзавымі прызёрамі першынства. Не гледзячы на стомленасць, Алена і ў Кіеве прадэманстравала цікавую ігру. Яна падзяліла 2—3 месца з майстрам спорту Л. Бендэрскай. Алена Сарокіна таксама ўвайшла ў фінал.

А нашы юнакі пасля Адэсы паехалі ў Пінск, дзе прынялі ўдзел у першынстве Брэсцкай вобласці.

На гарызонце цікавыя спаборніцтвы года — каманднае першынства СССР сярод ВНУ. Яно будзе праходзіць у нашым горадзе з 10-га па 16-е кастрычніка. Наш універсітэт выставіць дзве каманды. Выступіць на іх мы пастараемся, як ніколі, добра. Адначасова мы дбаем і аб сваёй змене. Для аматараў шашак праходзяць заняткі на серадам і пятніцам з 19 гадзін вечара і ў нядзелю з 12 гадзін у 604-ай аўдыторыі галоўнага корпуса. На першых занятках адкрыліся новыя таленты сярод першакурснікаў. Гэта Лахаданай (матфак), Петрушэня (фізфак). Прыходзьце да нас, калі ласка, кожнага, хто пажадае, мы прыем у сваю сям'ю.

Г. ДРАБУШЭВІЧ,
старшыня праўлення шашачнага клуба БДУ.

Рэдактар А. А. ЛОЙНА.